



МАГІЛЁЎШЧЫНА: АЛГАРЫТМ ДЗЕЯННЯ



Фота Анастасіі КІСЕЛЧУК і БелТА.

Магілёўшчына — гэта край вялікай прамысловасці. Магілёў, Бабруйск, Асіповічы, Крычаў — цэнтры росту эканомікі рэгіёна. Тут ствараюцца інавацыйныя прадукты, будуецца сучасныя перадавыя прадпрыемствы, вядзецца бесперапынная мадэрнізацыя існуючых магутнасцяў. Прамысловы арыентацыя ў сваёй рабоце на высокатэхналагічную арганізацыю працы, стварэнне канкурэнтаздольнай прадукцыі. А калі на чале прадпрыемства стаіць дэпутат, можна ўпэўнена сцвярджаць, што яно паспяховае. Гэта яшчэ адзін доказ таго, што людзі ў сваіх абранніках не памыляюцца.

Трэць Магілёўшчыны пацярпела ад чарнобыльскай аварыі, але жыццё на забруджаных тэрыторыях не прыпынілася. Змяняльна, што адраджэнне самага «радыцыйнага» раёна вобласці — Слаўгарадскага — пачалося менавіта з ініцыятыўнасці і актыўнасці самога насельніцтва. На яго тэрыторыі рэалізаваны ўжо не адзін дзясятка малых і буйных праектаў, якія дапамаглі прыцягнуць грошы тэхнічнай міжнароднай дапамогі і арганізаваць такія запатрабаваныя тут месцы для самазанятасці, стварыць цэнтры адпачынку і адукацыі для дзяцей і дарослых, зрабіць месца свайго пражывання больш камфортным і прывабным. Сёння гэты раён разам з яшчэ чатырма запусціў пакуль што беспрэцэдэнтны для Беларусі рэгіянальны праект, каб сумеснымі намаганнямі палепшыць эканамічнае становішча на сваіх тэрыторыях. Праект ажыццяўляецца па ініцыятыве і пры непасрэдным удзеле дэпутатаў.

Рэгіён вядомы сваімі жыватворнымі крыніцамі, помнікамі архітэктуры і гісторыі. Гасцей тут чакаюць камфортныя гасцініцы, утульныя сядзібы, дамы адпачынку, здраўніцы. Колькасць замежных турыстаў летась значна ўзрасла, і тэндэнцыя працягвае захоўвацца.

Магілёўская вобласць гэта яшчэ і буйны сельскагаспадарчы рэгіён. Вялікая ўвага тут аддаецца падрыхтоўцы кадраў для сяла. Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія ў Горках — найстарэйшая і найбуйнейшая шматпрофільная ўстанова аграрнага кірунку сярод краін СНД і Еўропы. Вопыт і веды горацкіх вучоных заўсёды дапамагалі выбудаваць эфектыўную стратэгію вядзення сельскагаспадарчай галіны. Усё гэта разам і ёсць Магілёўшчына. Людзі, народныя абраннікі, улада — яе непасрэдныя рухавікі і стваральнікі.

ПРАЦЯГ ТЭМЫ —
на 3—16-й стар.

КАДРАВАЕ ПЫТАННЕ

МАТЫВАВАЦЬ АГРАРЫЯ

Падчас V Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які праходзіў летась у Магілёве, сельскай гаспадарцы была прысвечана цэлая секцыя. Адною з надзённых праблем у гэтай галіне называлася праблема кадраў. Размова ішла аб тым, што не ў поўнай меры задзейнічаны навуковы і прафесарска-выкладчыцкі патэнцыял, ёсць пытанні па бесперапынай адукацыі. Удзельнікі секцыі прыйшлі да высновы,

што трэба кардынальным чынам мяняць працэс перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі кадраў. На гэтую тэму «МС» пагутарыла з вядомым у Беларусі вучоным-аграрыем, дырэктарам Цэнтра павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Магілёўскага аблвыканкама ў Горках Якавам ЯРОЦКІМ.

стар. 15

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Дыета для турыста



У Кіраўскім раёне наведвальнікам санаторыя прапануюць лячэбнае галаданне. Ці запатрабаваная паслуга?

стар. 13

Час наводзіць парадак



На Падняпроўі праходзіць месячнік па добраўпарадкаванні тэрыторый.

стар. 15

Змена лідараў



У Дрыбінскім раённым Савеце дэпутатаў — новы старшыня.

стар. 16

Асілкі ў Асіповічах



Чэмпіянат краіны па гравым спорце пройдзе ў суботу.

стар. 16